

Important Bird Area: Volchva



© С. Левый

Code: BY052

Central coordinates: 52° 20' N 27° 18' E

Location: Brestskaya voblast: Lunyanets region, Gomelskaya voblast: Zhytkavichi region

Area: 8160 ha

IBA Criteria: A1

National conservation status: не мае

International conservation status: ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2010 годзе

Site description:

ТВП Волхва размешчана ў 20 км на паўночны захад ад г. Мікашэвічы, на мяжы трох раёнаў: Лунінецкага, Жыткавіцкага і Салігорскага ў фізіка-геаграфічным раёне Прыпяцкае Палессе.

Тэрыторыя значна трансфармавана. Па плошчы дамінуюць трыснягова-хмызняковыя зараснікі з чаргаваннем лясных і сельскагаспадарчых зямель. Некалі гэта была частка вялікага нізіннага балота Грычын у пойме р. Прыпяць. Зараз ТВП знаходзіцца на ўсходняй мяжы значнай па плошчы меліярацыйнай сістэмы.

Гідралагічная сетка прадстаўлена р. Волхвай з прытокамі, буйнымі меліярацыйнымі каналамі Сітніцкі і Галоўны, а таксама сеткай дробных каналаў. Паўднёва-заходняя мяжа праходзіць па каналізаванаму рэчышчу р. Лань. Гідралагічны рэжым значна залежыць ад рэгуляцыі узрона вады ў меліярацыйных каналах.

Тэрыторыя выкарыстоўваецца ў асноўным для сельскагаспадарчай і лясной дзейнасці. Дарожная сетка развіта слаба. Населеныя пункты ў межах ТВП адсутнічаюць.

Habitats:

Трыснягова-хмызняковыя зараснікі – 50%, лясы – 25%, сельскагаспадарчыя ўгоддзі – 24%, іншыя землі – 1%.

Birds:

Арнітафаўна ТВП Волхва вывучана не дастаткова і патрабуе дадатковых даследаванняў. На сёняшні дзень тут адзначана толкі некалькі відаў занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Аднак, на тэрыторыі ТВП на гнездаванні знойдзена тры пары глабальна пагражаемага віда вялікага арляца *Aquila clanga*. Гэта надае тэрыторыі міжнароднае значэнне.

Дзякуючы вялікай плошчы трыснягова-хмызняковых зараснікаў на ТВП адзначаны чапля-бугай *Botaurus stellaris* і чапля-лазянік *Ixobrychus minutus*, а таксама даволі шмат звычайных пагонічаў *Porzana porzana*. Колькаць гэтых відаў штогод значна вагаецца ў залежнасці ад узроўня вады. У сухія годы яны ўвогуле адсутнічаюць.

Other animal groups:

не вядома.

Populations of IBA trigger species:

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends	IBA criteria
Bittern <i>Botaurus stellaris</i>	B	0-10 males only	2008-2010	Medium		

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends	IBA criteria
Little bittern <i>Ixobrychus minutus</i>	B	0-10 males only	2008-2010	Medium		
White-tailed eagle <i>Haliaeetus albicilla</i>	B	1 breeding pairs	2010	Good		
Spotted eagle <i>Aquila clanga</i>	B	3 breeding pairs	2010	Good	↔	A1
Ruff <i>Philomachus pugnax</i>	P	+	2010	Poor		
Eagle owl <i>Bubo bubo</i>	B	2 breeding pairs	2010	Good		

Other biodiversity:

не вядома.

Threats:

Галоўнай пагрозай для птушак ТВП Волхва з'яўляецца нестабільнасць узроўня вады на значнай плошчы тэрыторыі. У сухія годы ўмовы для гнездавання значна пагаршаюцца, павялічваецца верагоднасць узнікнення пажараў.

Recommendations for the conservation:

Наданне тэрыторыі ТВП Волхва статуса ААПТ.

Патрэбна аптэмізацыя гідралагічнага рэжыма тэрыторыі.

References:

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч., Дзьмітрынок М., Левы С.В.

Authors : Дамброўскі В.Ч., Дзьмітрынок М., Левы С.В.

* *Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-*

ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org